

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 октября 2011 г. № 486

1/13026 О некоторых мерах по обеспечению безопасности критически важных объектов информатизации (26.10.2011)

В целях повышения эффективности деятельности государственных органов и иных организаций по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере:

1. Создать Государственный реестр критически важных объектов информатизации.
2. Утвердить прилагаемое Положение об отнесении объектов информатизации к критически важным и обеспечении безопасности критически важных объектов информатизации.
3. Государственным органам и иным организациям, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых имеются объекты информатизации, которые в соответствии с Положением, указанным в пункте 2 настоящего Указа, а также отраслевыми критериями отнесения объектов информатизации к критически важным, установленными Советом Министров Республики Беларусь, могут быть отнесены к критически важным объектам, в шестимесячный срок представить в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь сведения о критически важных объектах информатизации для формирования Государственного реестра критически важных объектов информатизации.
4. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
5. Контроль за реализацией настоящего Указа возложить на Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.
6. Настоящий Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением пунктов 3–5 и настоящего пункта, которые вступают в силу после официального опубликования данного Указа.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
25.10.2011 № 486

ПОЛОЖЕНИЕ

об отнесении объектов информатизации к критически важным и обеспечении безопасности критически важных объектов информатизации

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок отнесения объектов информатизации к критически важным и обеспечения безопасности критически важных объектов информатизации.

Настоящее Положение не распространяется на объекты информатизации, содержащие государственные секреты.

2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в значениях, определенных Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 276, 1/12080), а также следующие термины и их определения:

владелец объекта информатизации – субъект, реализующий права владения, пользования и распоряжения объектом информатизации в соответствии с законодательством;

критическая инфраструктура – инфраструктура, являющаяся жизненно важной для государства, отказ или разрушение которой может оказать существенное отрицательное воздействие на национальную безопасность;

критически важный объект информатизации (далее – КВОИ) – объект информатизации, который:

обеспечивает функционирование экологически опасных и (или) социально значимых производств и (или) технологических процессов, нарушение штатного режима которых может привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера;

осуществляет функции информационной системы, нарушение (прекращение) функционирования которой может привести к значительным негативным последствиям для национальной безопасности в политической, экономической, социальной, информационной, экологической, иных сферах;

обеспечивает предоставление значительного объема информационных услуг, частичное или полное прекращение оказания которых может привести к значительным негативным последствиям для национальной безопасности в политической, экономической, социальной, информационной, экологической, иных сферах;

объект информатизации – средства электронной вычислительной техники вместе с программным обеспечением, в том числе автоматизированные системы различного уровня и назначения, вычислительные сети и центры, автономные стационарные и персональные электронные вычислительные машины, используемые для обработки информации;

угроза безопасности КВОИ – совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реальную опасность для обрабатываемой на КВОИ защищаемой информации или штатного режима функционирования КВОИ, которая может нанести ущерб владельцу объекта информатизации, привести к утрате и (или) искажению указанной информации, ее модификации в результате намеренных либо непреднамеренных действий (бездействия) источников угроз.

3. Отнесение объекта информатизации к КВОИ осуществляется в целях проведения работ по защите обрабатываемой на объекте информатизации информации от воздействия угроз безопасности КВОИ.

4. Финансирование расходов, связанных с организацией отнесения объектов информатизации к критически важным и обеспечением их безопасности, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание государственных органов и иных организаций, а также за счет собственных средств организаций и иных источников, не запрещенных законодательством.

ГЛАВА 2

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КВОИ

5. Совет Министров Республики Беларусь:

устанавливает отраслевые критерии отнесения объектов информатизации к КВОИ (далее – отраслевые критерии);

утверждает порядок защиты КВОИ по отраслевому принципу;

определяет показатели уровня ущерба национальным интересам Республики Беларусь в политической, экономической, социальной, информационной, экологической и иных сферах в случае возникновения угроз различного характера в отношении объекта информатизации (его составляющих элементов).

6. Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (далее – ОАЦ):

координирует деятельность государственных органов и иных организаций по обеспечению технической защиты информации, обрабатываемой на КВОИ;

осуществляет формирование и ведение Государственного реестра критически важных объектов информатизации (далее – реестр), а также предоставление сведений из него;

вносит предписания об устранении владельцами объектов информатизации и другими организациями нарушений требований глав 3–5 настоящего Положения, в том числе по безопасности КВОИ, и выносит представления о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательными актами;

принимает нормативные правовые акты по вопросам отнесения объектов информатизации к КВОИ и обеспечения безопасности КВОИ;

осуществляет в пределах своих полномочий контроль за деятельностью по обеспечению технической защиты информации, обрабатываемой на КВОИ;

осуществляет иные полномочия в области функционирования и обеспечения безопасности КВОИ, предусмотренные настоящим Положением и другими законодательными актами.

ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ К КВОИ

7. Отнесение объекта информатизации к КВОИ осуществляется на основании отраслевых критериев и с учетом уровня ущерба национальным интересам в политической, экономической, социальной, информационной, экологической и иных сферах, причинение которого возможно в случае возникновения угроз различного характера в отношении объекта информатизации (его составляющих элементов).

8. Решение об отнесении объекта информатизации к КВОИ (об отказе в его отнесении к КВОИ) принимается в виде приказа (распоряжения) руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) государственного органа (организации), в подчинении (составе, системе) которого находится владелец объекта информатизации (в отношении объекта информатизации, не имеющего такой подчиненности, – руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) облисполкома, Минского горисполкома) (далее – отраслевой орган государственного управления), по согласованию с ОАЦ на основании мотивированного ходатайства владельца объекта информатизации не позднее одного месяца со дня его получения. В случае если владельцем объекта информатизации выступает непосредственно отраслевой орган государственного управления, решение об отнесении такого объекта информатизации к КВОИ принимается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) отраслевого органа государственного управления самостоятельно.

Ходатайство должно содержать:

описание объекта информатизации;

закключение владельца объекта информатизации о соответствии его отраслевым критериям, составленное по форме, утвержденной ОАЦ.

Копия решения об отнесении объекта информатизации к КВОИ в течение трех дней направляется в ОАЦ для включения объекта информатизации в реестр.

9. ОАЦ в течение трех рабочих дней со дня получения копии приказа (распоряжения) включает объект информатизации в реестр. Объект информатизации считается отнесенным к КВОИ со дня его включения в реестр.

10. В случае отказа отраслевого органа государственного управления в отнесении объекта информатизации к КВОИ его владельцу в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе направляется мотивированное уведомление.

Основанием для отказа в отнесении объекта информатизации к КВОИ является несоответствие объекта информатизации отраслевым критериям.

11. В случае если владелец объекта информатизации не обращается в установленном порядке с ходатайством об отнесении объекта информатизации к КВОИ, решение об отнесении объекта информатизации к КВОИ принимается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) отраслевого органа государственного управления самостоятельно либо по представлению ОАЦ, о чем в течение трех рабочих дней уведомляется владелец объекта информатизации.

ГЛАВА 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КВОИ

12. Владелец КВОИ обязан обеспечить безопасное функционирование КВОИ.

Обеспечение безопасности КВОИ включает комплекс мероприятий по созданию системы безопасности КВОИ правового, организационного и технического характера, в том числе по мониторингу угроз безопасности КВОИ и принятию мер реагирования на угрозы безопасности КВОИ.

13. Организация функционирования и обеспечения безопасности КВОИ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационной документацией на КВОИ и техническими нормативными правовыми актами.

14. В целях определения соответствия функциональных характеристик КВОИ требованиям, установленным эксплуатационной документацией на КВОИ и техническими нормативными правовыми актами, осуществляется внутренний и внешний контроль.

15. Внутренний контроль осуществляется владельцем КВОИ не реже одного раза в год.

Результаты внутреннего контроля оформляются актом, который составляется в десятидневный срок с момента завершения мероприятий внутреннего контроля в двух экземплярах, один из которых в течение трех рабочих дней направляется в ОАЦ.

16. Внешний контроль осуществляется ОАЦ один раз в пять лет, а также в случаях: принятия ОАЦ решения о проведении внешнего контроля по результатам внутреннего контроля;

принятия владельцем объекта информатизации решения об изменении структуры или состава КВОИ;

изменения местонахождения КВОИ;
возникновения по месту расположения КВОИ чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Результаты внешнего контроля оформляются актом, который составляется в десятидневный срок с момента завершения мероприятий внешнего контроля в двух экземплярах, один из которых в течение трех рабочих дней направляется владельцу объекта информатизации.

17. Если по результатам внутреннего и внешнего контроля выявляется несоответствие КВОИ требованиям, установленным эксплуатационной документацией на КВОИ и техническими нормативными правовыми актами, владелец объекта информатизации обязан в месячный срок принять меры по устранению выявленных несоответствий, проинформировав об этом ОАЦ.

ГЛАВА 5 ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ИЗ ЧИСЛА КВОИ

18. Исключение объекта информатизации из числа КВОИ осуществляется в случаях: несоответствия объекта информатизации отраслевым критериям; прекращения эксплуатации КВОИ.

19. Решение об исключении объекта информатизации из числа КВОИ принимается в виде приказа (распоряжения) руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) отраслевого органа государственного управления по согласованию с ОАЦ на основании мотивированного ходатайства владельца объекта информатизации не позднее одного месяца со дня его получения. В ходатайстве должна быть указана причина принятия такого решения в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения. В случае если владельцем объекта информатизации выступает непосредственно отраслевой орган государственного управления, решение об исключении объекта информатизации из числа КВОИ принимается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) отраслевого органа государственного управления самостоятельно.

Копия решения об исключении объекта информатизации из числа КВОИ в течение трех рабочих дней направляется в ОАЦ для исключения объекта информатизации из реестра, а также владельцу объекта информатизации.

20. ОАЦ в течение трех рабочих дней со дня получения копии приказа (распоряжения) исключает объект информатизации из реестра. Объект информатизации считается исключенным из числа КВОИ со дня его исключения из реестра.

21. В случае если владелец объекта информатизации не обращается с ходатайством об исключении объекта информатизации из числа КВОИ при наличии основания, указанного в пункте 18 настоящего Положения, решение об исключении объекта информатизации из числа КВОИ принимается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) отраслевого органа государственного управления самостоятельно либо по представлению ОАЦ, о чем в течение трех рабочих дней уведомляется владелец объекта информатизации.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 октября 2011 г. № 488

1/13028 О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании (26.10.2011)

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Таджикистан о временной трудовой деятельности граждан Республики Беларусь в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Республике Беларусь* (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров.

2. Уполномочить Министра иностранных дел Маргынова Сергея Николаевича на: проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;

подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

* Не рассылается.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 октября 2011 г. № 489

1/13029 Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары и признании утратившим силу Указа Президента Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 378
(26.10.2011)

1. Установить с 1 ноября по 31 декабря 2011 г. ставки акцизов на отдельные подакцизные товары согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 378 «Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 98, 1/12794).

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 ноября 2011 г.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
25.10.2011 № 489

Ставки акцизов на отдельные подакцизные товары

Наименование товаров*	Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза	Единица налогообложения	Ставки акцизов, в рублях за единицу налогообложения
1. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 28 процентов и более (за исключением спиртов, коньяков, бренди, кальвадоса, вин, оригинальных алкогольных напитков, произведенных по нетрадиционной технологии с применением народных рецептов в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций) и напитки винные	из 2204, из 2205, из 2206 00, из 2208	1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции	40 000
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта от 7 до 28 процентов (за исключением спиртосодержащих растворов, вин, напитков винных, сидра, пива и пивного коктейля)	из 2204, из 2205, из 2206 00, из 2208	»	40 000
3. Коньяк, бренди, кальвадос	из 2208	»	40 000
4. Оригинальные алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта 28 процентов и более, произведенные по нетрадиционной технологии с применением народных рецептов в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций	из 2204, из 2205, из 2206 00, из 2208	»	40 000
5. Вина плодовые крепленые обычные и виноградные (за исключением оригинальных, натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных, шипучих)	из 2204, из 2205, из 2206 00, из 2208	»	32 000
6. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии	из 2206 00	»	16 000
7. Вина виноградные оригинальные	из 2204, из 2205, из 2206 00, из 2208	»	40 000
8. Вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово-ягодные	из 2206 00, из 2208	1 литр готовой продукции	500
9. Вина натуральные, за исключением игристых, шампанских, газированных и шипучих	из 2204, из 2205, из 2206 00	»	2 960

Окончание табл.

Наименование товаров*	Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза	Единица налогообложения	Ставки акцизов, в рублях за единицу налогообложения
10. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, слабоалкогольные спиртованные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов:	из 2204, из 2206 00, из 2208 90		
10.1. слабоалкогольные натуральные напитки		1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции	24 270
10.2. слабоалкогольные спиртованные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов		»	60 000
11. Сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных)	из 2206 00, из 2208 90	1 литр готовой продукции	1 000
12. Пиво, пивной коктейль:			
12.1. пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента до 7 процентов	из 2203 00	»	1 330
12.2. пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта 7 процентов и более	из 2203 00	»	2 670
12.3. пивной коктейль	из 2203 00, из 2206 00	»	1 330
13. Спирт:	из 2207, из 2208 90 910 0, из 2208 90 990 0		
13.1. этиловый из пищевого сырья		1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции	18 170
13.2. этиловый ректифицированный технический		»	100
14. Спиртосодержащие растворы с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более, за исключением отпущенных организациям Республики Беларусь для производства безалкогольных напитков	из 1302 19, из 2101, из 2307 00, из 2308 00, из 2403 99 900 9	»	40 000
15. Табачные изделия:			
15.1. табак трубочный	из 2403 10	1 килограмм	85 000
15.2. табак курительный	из 2403 10	»	85 000
15.3. сигары	из 2402 10 000 0	1 штука	3 600
15.4. сигариллы	из 2402 10 000 0	1000 штук	30 500
15.5. сигареты с фильтром, розничная цена на которые установлена в размере:	из 2402 20		
15.5.1. до 150 000 рублей		»	17 000
15.5.2. от 150 000 до 300 000 рублей		»	45 000
15.5.3. от 300 000 рублей		»	65 000
15.6. сигареты с фильтром, розничная цена на которые не установлена	из 2402 20	»	65 000
15.7. сигареты без фильтра	из 2402 20	»	5 000
15.8. папиросы	из 2402 20	»	3 700
16. Топливо дизельное, соответствующее СТБ 1658-2006 (EN 590:2004)	из 2710	1 тонна	676 260

* При применении ставок акцизов в отношении ввозимых подакцизных товаров следует руководствоваться наименованием товара и его кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 октября 2011 г. № 490

1/13030 О присвоении воинских и специальных званий

(26.10.2011)

Присвоить:

очередные воинские звания:

полковника

Богданову Андрею Валентиновичу
Бурдыко Андрею Валерьяновичу
Вавринюку Олегу Николаевичу
Захаренко Владимиру Васильевичу
Макарушко Василию Александровичу
Обухову Валентину Алексеевичу
Павлютю Александру Александровичу
Савичу Юрию Юрьевичу
Степанцову Геннадию Ивановичу
Тарабешу Игорю Витальевичу
Тишкевичу Александру Валерьевичу
Трушу Олегу Николаевичу
Фомину Олегу Вячеславовичу
Хобте Виталию Михайловичу
Юшкевичу Юрию Ивановичу

полковника на одну ступень выше звания,
предусмотренного по занимаемой должности

Шостаку Степану Альбертовичу

очередные специальные звания:

полковника внутренней службы

Бутько Дмитрию Викентьевичу
Коско Олегу Викторовичу
Лациновскому Олегу Николаевичу
Метлицкому Юрию Николаевичу
Павловичу Александру Сергеевичу
Рубану Игорю Владимировичу
Скирухе Сергею Петровичу

полковника милиции

Васильеву Анатолию Анатольевичу
Гаро Сергею Ивановичу
Горулеву Сергею Евгеньевичу
Гуку Александру Васильевичу
Дроздову Леониду Михайловичу
Ермакову Виктору Владимировичу
Ковалевскому Николаю Алексеевичу
Ковальчуку Александру Александровичу
Королю Александру Николаевичу
Короткевичу Николаю Михайловичу
Кулаковскому Андрею Алексеевичу
Лустенкову Игорю Леонидовичу
Ляшуку Александру Михайловичу
Омрейчику Андрею Владимировичу
Палазнику Виктору Владимировичу
Петровскому Сергею Николаевичу
Подгруше Сергею Ивановичу
Самосюку Олегу Алексеевичу
Чинкину Андрею Борисовичу
Швыдченко Эдуарду Альбертовичу

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 кастрычніка 2011 г. № 491

1/13032 Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
(27.10.2011)

За шматгадовую плённую працу, высокі прафесіяналізм, асабісты ўклад у развіццё прамысловасці, авіяцыі, лясной гаспадаркі, адукацыі, аховы здароўя, навукі, культуры, спорту, асабістую мужнасць, храбрасць і самаадданасць, праяўленыя пры ліквідацыі надзвычайных сітуацый:

1. Узнагародзіць:

- | | |
|---|---|
| Якубовіча
Паўла Ізотавіча | – ордэнам Айчыны III ступені
– галоўнага рэдактара ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия» |
| Астапчыка
Станіслава Аляксандравіча | – ордэнам Пашаны
– загадчыка аддзела металазнаўства дзяржаўнай навуковай установы «Фізіка-тэхнічны інстытут Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» |
| Камянкова
Уладзіміра Пятровіча | – намесніка старшыні Беларускай грамадскай арганізацыі «Інваліды Чарнобыля» |
| Лемяшонка
Анатолія Іванавіча | – галоўнага рэдактара ўстановы «Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» |
| Кавалёву
Людмілу Генадзьеўну
Лябедзіка
Міхаіла Пятровіча | – ордэнам Францыска Скарыны
– намесніка генеральнага дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Сталічнае тэлебачанне»
– першага намесніка галоўнага рэдактара ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия» |
| Бойнічава
Алега Мікалаевіча | – медалём «За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый»
– выратавальніка-хіміка-дазіметрыста цэнтра хімічнай і радыяцыйнай абароны дзяржаўнай пажарнай аварыйна-выратавальнай установы «Рэспубліканскі атрад спецыяльнага прызначэння» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, прапаршчыка ўнутранай службы |
| Прыбылева
Сяргея Віталевіча | – начальніка лабараторыі хімічнага і радыяцыйнага кантролю цэнтра хімічнай і радыяцыйнай абароны дзяржаўнай пажарнай аварыйна-выратавальнай установы «Рэспубліканскі атрад спецыяльнага прызначэння» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, старшага лейтэнанта ўнутранай службы |
| Шалепіна
Васілія Яўгеневіча | – намесніка начальніка цэнтра хімічнай і радыяцыйнай абароны дзяржаўнай пажарнай аварыйна-выратавальнай установы «Рэспубліканскі атрад спецыяльнага прызначэння» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, капітана ўнутранай службы |
| Багушэвіча
Генрыха Іосіфавіча | – медалём «За працоўныя заслугі»
– памочніка майстра цэха метанолу адкрытага акцыянернага таварыства «Гродна Азот» |
| Братачкіна
Васіля Аляксеевіча | – вадзіцеля на вывазцы лесу дзяржаўнай спецыялізаванай лесагаспадарчай установы «Чачэрскі спецыялгас» |
| Бруцкага
Віктара Паўлавіча | – дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Пінскі ордэна Знак Пашаны суднабудаўніча-суднарамонтны завод» |
| Бычкоўскага
Дзмітрыя Эдуардавіча | – урача анестэзіёлага-рэаніматолога (загадчыка аддзялення) аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі ўстановы аховы здароўя «З-я гарадская клінічная бальніца імя Я.У.Клумава» г. Мінска |

Вашкевіча Юрыя Эдвардавіча	– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Лідсельмаш»
Волкава Віктара Фёдаравіча	– загадчыка прыёмнага аддзялення (гарадскога клінічнага цэнтра траўматалогіі і артапедыі) установы аховы здароўя «6-я гарадская клінічная бальніца» г. Мінска
Гадунова Валерыя Мікалаевіча	– дырэктара ўстановы адукацыі «Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта»
Гардзіенку Сяргея Аляксандравіча	– намесніка галоўнага рэдактара – адказнага сакратара ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
Дудко Андрэя Анатольевіча	– урача-хірурга (загадчыка аддзялення) хірургічнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «3-я гарадская клінічная бальніца імя Я.У.Клумава» г. Мінска
Залатухіну Ларысу Віктараўну	– урача анестэзіёлага-рэаніматолога (загадчыка аддзялення анестэзіялогіі, рэанімацыі і інтэнсіўнай тэрапіі апёкавых хворых) установы аховы здароўя «Гарадская клінічная бальніца хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
Канзаса Юрыя Эдуардавіча	– начальніка ўпраўлення адукацыі адміністрацыі Цэнтральнага раёна г. Мінска
Карповіч Галіну Іванаўну	– урача хуткай медыцынскай дапамогі (выезнай брыгады) падстанцыі № 4 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
Козела Івана Кандрацэвіча	– дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства водных шляхоў «Ніжне-Прыпяцкае»
Колабава Уладзіміра Яўгенавіча	– лесніка Шкаўскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Акцябрскі лясгас»
Коцілу Сяргея Аляксеевіча	– начальніка вытворча-дыспетчарскага аддзела рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
Кур’яновіч Алену Мікалаеўну	– бортправадніка службы бортправаднікоў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
Літвінаву Таццяну Дзмітрыеўну	– урача хуткай медыцынскай дапамогі (выезнай брыгады) падстанцыі № 9 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
Лукашэвіча Аляксандра Генадзевіча	– старшага пілота-інструктара лётна-штурманскага аддзела авіяцыйнага атрада рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
Лысака Уладзіміра Васільевіча	– дэкана біялагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Мароза Аляксандра Мікалаевіча	– урача хуткай медыцынскай дапамогі (выезнай брыгады) падстанцыі № 9 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
Ніканенка Наталлю Аляксандраўну	– фельчара падстанцыі № 1 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
Носава Уладзіміра Аляксеевіча	– начальніка вытворчага аддзела палівазаправачнага комплексу рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
Омельянюка Валерыя Паўлавіча	– урача анестэзіёлага-рэаніматолога (загадчыка аддзялення анестэзіялогіі) установы аховы здароўя «Гарадская клінічная бальніца хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
Падгайскага Уладзіміра Мікалаевіча	– загадчыка мікрахірургічнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «Мінская ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга абласная клінічная бальніца»

Папова Алега Селівестравіча	– памочніка майстра адкрытага акцыянернага таварыства «Полоцк-Стекловолокно»
Рудзя Рамана Анатольевіча	– рэдактара аддзела журналісцкіх расследаванняў установы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
Русецкага Уладзіміра Міхайлавіча	– памочніка ляснічага Клічаўскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Клічаўскі лясгас»
Салодкіна Валерыя Раманавіча	– вядучага інжынера па тэхнічнаму абслугоўванню, рамонту і дыягностыцы авіяцыйнай тэхнікі цэха тэхнічнага абслугоўвання авіяцыйнай тэхнікі авіяцыйна-тэхнічнай базы рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
Сірэнку Віктара Іванавіча	– старшыню камітэта па ахове здароўя Мінскага гарвыканкама
Струка Уладзіміра Іванавіча	– начальніка ўчастка механічнай, хіміка-тэрмічнай апрацоўкі металаў рамонтна-механічнай вытворчасці адкрытага акцыянернага таварыства «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод»
Таранду Аляксандра Міхайлавіча	– намесніка галоўнага рэдактара ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
Тулінаву Ніну Уладзіміраўну	– галоўнага рэдактара камунальнага інфармацыйнага ўнітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя віцебскіх гарадскіх газет «Віцьбічы» і «Вячэрні Віцебск»
Фядосіка Віктара Анатольевіча	– загадчыка кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Харкова Віктара Міхайлавіча	– рэдактара аддзела – рэдактара газеты «The Minsk Times» установы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
Хухлындзіну Людмілу Міхайлаўну	– начальніка галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Цікача Аляксандра Мікалаевіча	– урача хуткай медыцынскай дапамогі (выязной брыгады) падстанцыі № 9 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
Чаранкевіча Сяргея Мікалаевіча	– загадчыка кафедры біяфізікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Чарвякову Таццяну Аляксандраўну	– загадчыка аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі ўстановы аховы здароўя «6-я гарадская клінічная бальніца» г. Мінска
Яноўскага Аляксандра Часлававіча	– ляснічага Радашковіцкага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Маладзечанскі лясгас» медалём Францыска Скарыны
Апанасовіча Уладзіміра Уладзіміравіча	– дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Валькоўскага Міхаіла Аляксандравіча	– першага намесніка галоўнага рэдактара ўстановы «Рэдакцыя газеты «Рэспубліка»
Валянюка Віталія Васільевіча	– спецыяльнага карэспандэнта ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
Вараб’ёва Мікалая Цімафеевіча	– загадчыка кафедры алгебры і методыкі выкладання матэматыкі ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава»
Голуб Наталлю Сяргееўну	– загадчыка службы карэспандэнтаў дырэкцыі інфармацыйнага вяртання закрытага акцыянернага таварыства «Сталічнае тэлебачанне»

- Жураўкова
Міхаіла Анатольевіча – першага прарэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
- Забенько
Кацярыну Леанідаўну – намесніка дырэктара дырэкцыі мастацкіх праграм закрытага акцыянернага таварыства «Сталічнае тэлебачанне»
- Казловіч
Валянціну Мікалаеўну – уласнага карэспандэнта ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия» па Брэсцкай вобласці
- Кольчанку
Ігара Аляксандравіча – аглядальніка ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
- Раманаву
Ніну Васільеўну – рэдактара аддзела міжнароднай палітыкі ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
- Рашэтнікава
Сяргея Васільевіча – загадчыка кафедры паліталогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
- Часноўскага
Мечыслава Эдвардавіча – рэктара ўстановы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С.Пушкіна»
- Шніп
Людмілу Іванаўну – аглядальніка ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
- Шумейку
Мікалая Максімавіча – дырэктара навукова-даследчай установы «Нацыянальны навукова-навучальны цэнтр фізікі часціц і высокіх энергій» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

- «Народны артыст Беларусі»
- Жураўлю
Сяргею Барысавічу – вядучаму майстру сцэны ўстановы «Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр»
«Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»
- Воўчаку
Ігару Віктаравічу – кінарэжысёру вышэйшай катэгорыі студыі мультыплікацыйных фільмаў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм»
- Чыркуну
Алегу Міхайлавічу – члену грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз кампазітараў»
«Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»
- Стасевіч
Таццяне Андрэеўне – дырэктару ўстановы адукацыі «Рэчыцкая дзяржаўная спецыяльная агульнаадукацыйная школа-інтэрнат для вучняў з парушэннем слыху»
«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
- Драздовай
Святлане Іванаўне – начальніку аддзела адукацыі Наваполацкага гарвыканкама
- Лесніковічу
Анатолію Іванавічу – загадчыку кафедры агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
«Заслужаны лесавод Рэспублікі Беларусь»
- Русаковічу
Мікалаю Андрэевічу – дырэктару дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Любанскі лясгас»
«Заслужаны шахцёр Рэспублікі Беларусь»
- Скарыне
Аляксандру Яўгеневічу – машыністу горных выемачных машын падземнага горнага ўчастка рудніка трэцяга рудаўпраўлення адкрытага акцыянернага таварыства «Беларуськалій»
«Заслужаны пілот Рэспублікі Беларусь»
- Парашчанку
Васілію Антонавічу – камандзіру паветранага судна авіяцыйнага атрада рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
«Заслужаны штурман Рэспублікі Беларусь»
- Якаўлеву
Віталію Рыгоравічу – штурману авіяцыйнага атрада рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»

«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

Рыбаку
Уладзіміру Аляксандравічу – трэнеру-выкладчыку па веславанню на байдарках і каноэ ўстанова «Школа вышэйшага спартыўнага майстэрства», г. Гомель

«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»

Васільчанку
Мікалаю Сяргеевічу – радыётэлефаністу пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 11 Маскоўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыку ўнутранай службы

Стральчэні
Уладзіміру Віктаравічу – інспектару службы прафілактыкі пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада № 4 Мазырскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», лейтэнанту ўнутранай службы

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
26 кастрычніка 2011 г. № 492

1/13033 Аб прысваенні К.Б.Маджыдаву і Г.А.Сапунову ганаровага звання «Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»

(27.10.2011)

За падрыхтоўку спартсменаў-інструктараў нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па барацьбе грэка-рымскай, якія дасягнулі высокіх вынікаў на чэмпіянатах свету і Еўропы, Алімпійскіх гульнях, прысвоіць ганаровае званне «Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»:

Маджыдаву
Камандару Бафалі Аглы – старшаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па барацьбе грэка-рымскай

Сапунову
Генадзію Андрэевічу – галоўнаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па барацьбе грэка-рымскай

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 октября 2011 г. № 493

1/13034 О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 29 марта 2007 г. № 151

(27.10.2011)

Пункт 2 Положения о призе Президента Республики Беларусь «За гуманизм и духовность в кино», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2007 г. № 151 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 80, 1/8455), изложить в следующей редакции:

«2. Предложение о присуждении приза вносится на рассмотрение Президента Республики Беларусь Министерством культуры на основании предложений председателя кинофестиваля, подготовленных с учетом рекомендаций дирекции данного кинофестиваля.».

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко